

№ 1.

II

Год I.

III

Вильня, 1 сенцября 1906 г.

Жаша Доля

першая белорусская газэта для вёсковаго и местоваго рабочаго народу.

ВЫХОДЗИЦЬ РАЗ У ТЫДЗЕНЬ рускими и польскими литерами.

Адрэс рэдакции и администрации: *Вильна, Віленская вулица 32*

НАША ДОЛЯ

7

У сяло Ухтому зъявилася 16 стражникоу, узвод салдатоу, урадники—усе над камандаю испрауника. Начальства заехала да хаты старасты, тут сабралися и крэсцяне, каторых начальство начало намауляць, каб плаціли надатки. Але гэтаничего не памагло—крэсцяне заявили, што плаціцьничого ня будуць.

(Своб. Слово).

У Владзимирскай губэрнii крэсцяне ва многих месцах насташауляюць на піць казёнай гарэлki. У некаторых месцах разбиваюць манапольki.

(Своб. Слово).

Авечы агитатор

Скрыпяць шубеницы, на астрогах духота, у Сыбіры нема месца!—И не дзивота!.. Бокали пригледзішіся да усіхъ „унутрэных ворогу“ правицельства, то ня толькі горка слеза запячеща на вачах, але часта и колька стане у боку ад чыстаго смеху.

Прымерам такі вораг: у Калужскай губернii у Жыздрынском павеци недалека вёски насташаулялася быдла. Наставу вечэр—пара ужо гнаць скацину да хаты. Пастух, замахнувшись пугаю, закрычау: „Ну, скацинка, падымайся, ад старых парадкоу адракайся!“—и заграу на дудцы „марсыльянку“.

Як раз у той час мімо ехау з казакамі прыетау Лавров і Стой!—закрычау строгі прыстау на сваю дружыну. „Арыштоваць агитатора!“.

Кинулися тут да пастуха казакі, уханили яго, беднаго, і пацягнули у астрог.

Воть вам і „унутрэны ворагъ“, воть агитатор серад бараніх і валовых печенья! Убоўяўся мусиць пристау, каб не пашоу рэволюцыйны разруш памеж авечак і целять вёсковых!

Бедны пастушок—скруціць цябе у барани рог ды пашлюць куды у Сыбір. А не бярыся бунтаваць авечак: кали свіне спяць, нехай спяць і авечкі!..

Жаш роджы край.

Край наш бедны, край наш родны!
Грась, балота ды пясок.
Цуць дз'я троху луг пригодны...
войник, мох ды верасок.

А туманы, як пяленка,
Засцилаюць лес и гай...
Ой ты, бедная старонка!
Ой, забыты Багам край!
Наше поле кепска родзиць;
Бедна тут живе народ.
У грази ен, бедны, ходзиць;
А працуе—льеца пот
Пазираюць нудна вески.
Глянешь—сэрца забалиць.
На дворэ—паленъя, щески;
Куча сметнику ляжиць.
Крыж хваевы пры дарози;
Кучка тополеу сухих...
Сцишна, нудна, як у вастрози,
Як на могилках яких.
А як песня панясецца,—
Кольки у песни той нуды!
Уцякау бы, бег, здаецца,
Сам ня ведаешь куды.
Край наш родны Бедна поля!
Ты глядзішь, як сирота.
Нудна ты, як наша доля,
Як ты, наша цемніята!

Якуб Колас.

Лід Редакцыі.

Просим вельміловажаемых чытацелей выбачыць нам, што перши нумэр «Нашей Долі» ня здолелі выдаць так, як таго хацели. Найболыш прыкра нам, што німа у ём нічаго з зямельной гаспадаркі. У других нумэрах гэтаго браку ужо ня будзе. Просим пісаць да нас, пісаць аба усём што дзеецца, аб крыніцах сваіх і радосцях, хто як умее. Гали патребна будзе каму якак парада—пытайцесь—аткажэмо. Ведайце добра што «Наша Доля» газэта вёсковых людзоў.

Прысылаючи гроши просим пісаць якое выданное «Нашое Долі» прысылаць: ци друкованое рускими літэрарыци ци польскими.

Хто хочэ палучаць газэту просим паспішыць з прысылкою грошую. Нумэр другі «Нашое Долі» з прычын од рэдакцыі незалежных выйдзець 14 сенцябра.

Рэдактор-выдауца *Іван Тукеркес.*